

ПАРТИЙНА ЖЫЦЦЕ

БАЯВАЯ ПРАГРАМА ДЗЕЙНАСЦІ

16 лістапада адбылося пасяджэнне бюро Мяскага гаркома партыі з удзелам групы сакратароў парткомаў і прапагандаў Бюро распаўсюдвала капітэльныя мерапрыемствы па азнамленню камуністаў, камсамольцаў, савецкай інтэлігенцыі, рабочых і работніц з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Бюро гаркома наменіла канкрэтныя мерапрыемствы па рэалізацыі рашэння ЦК ВКП(б). 19 лістапада будзе праведзены сход гаральскага партыйнага актыва, а таксама будучы праведзены сходы раённых партыйных актываў, сходы савецкай інтэлігенцыі, на якіх абмяркуюцца рашэнне ЦК ВКП(б). У дапамогу пярвічным партыйным арганізацыям па правядзенню работ аб азнамленні камуністаў з пастановай ЦК ВКП(б) вылучаны члены гаркома, райкомаў і партыйны актывы.

Выступаўшы таварышы адобрылі рашэнне ЦК ВКП(б), дакумент велізарнай палітычнай важнасці. Сакратары парткомаў, прапагандаў падкрэслілі аб неабходнасці прывіўці густу ў камуністаў, нашых кіруючых кадраў да самастойнай работ над кнігай.

— Пастанова ЦК ВКП(б), — гаворыць тав. Камінскі, — з'яўляецца баявой праграмай дзейнасці кожнага партыйнага

і непартыйнага большэвіка. Нам неабходна зараз дасесці рамёньне ЦК ВКП(б) да кожнага камуніста, камсамольца, савецкай інтэлігенцыі, студэнтаў, рабочых і работніц.

— Неабходна прывіць густ у камуністаў, нашых кіруючых кадраў да самастойнай работ над авалоданнем тэорыі марксізма-ленінізма, — гаворыць сакратар Сталінскага горрайкома КП(б) тав. Туліпін. — Галоўная задача заключаецца ў тым, каб дасесці пастанову ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» да ведама партыйных і непартыйных большэвікоў. Наш райком вылучыў у дапамогу пярвічным партарганізацыям па правядзенню гэтай работы 20 таварышаў — членаў райкома і партыйных актывістаў.

Сакратары парткомаў, прапагандаў патрабавалі арганізацыі навуковых лекцый, дакладаў, правядзення кансультацый, гутарак для аказання ўспэмернай дапамогі камуністам у самастойнай рабоце над «Кароткім курсам гісторыі ВКП(б)».

Па гораду 17 лістапада на многіх прадпрыемствах адбыліся сходы пярвічных партарганізацый па пытанню азнамлення камуністаў з пастановай ЦК ВКП(б).

ВЯЛІКІ ПАЛІТЫЧНЫ ДАКУМЕНТ

ГОМЕЛЬ. 17 лістапада. (Ад спец. кор. Звязды). З вялікім задаволеннем сустракі партыйныя і непартыйныя большэвікі пастанову ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Ішчэ да прыбыцця цэнтральных і рэспубліканскіх газет камуністы, камсамольцы, савецкая інтэлігенцыя і ўсе прапоўныя горада ўважліва слухалі перадачу па радыё з Масквы важнейшага гістарычнага дакумента — пастановы ЦК ВКП(б). З атрыманнем газет в прадпрыемствах і ў ўстановах з вялікім інтарэсам індывідуальна чыталі тэкст пастановы.

15 лістапада ў абкоме партыі адбылася дзелавая нарада работнікаў аддзела прапаганды і агітальнага абкома гаркома, работнікаў абласнога Дома

партыйнай асветы і кіруючых работнікаў вышэйшых навуковых устаноў.

Выступаўшы на нарадзе таварышы віталі пастанову ЦК ВКП(б), гаворылі аб тым, што галоўнай формай партыйнай вучобы з'яўляецца зараз індывідуальнае вывучэнне гісторыі ВКП(б) нашымі кадрамі. Абкому неабходна сур'ёзна ўзяцца за падрыхтоўку прапагандаўскіх кадраў, за аказанне дапамогі камуністам у самастойнай рабоце над кнігай.

У абкоме намечана ў бліжэйшыя дні правесці нараду абласнога партыйнага актыва, сходы гаральскага і раённых партактываў, сходы пярвічных партыйных арганізацый для азнамлення камуністаў з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

У СТАЛІНСКІМ І КАГАНОВІЦКІМ ГОРРАЙКОМАХ ПАРТЫІ

3 прычыны апублікавання пастановы ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» 15 лістапада ў горрайкоме адбылося пасяджэнне бюро на якім былі абмеркаваны арганізацыйныя мерапрыемствы па азнамленню камуністаў, камсамольцаў, савецкай інтэлігенцыі, служачых, студэнтаў, рабочых і работніц.

Бюро райкома зацвердзіла групу кваліфікаваных прапагандаўскіх членаў райкома, якія прымапаваюць да асобных пярвічных партыйных арганізацый прадпрыемстваў і ўстаноў у дапамогу парткомам па азнамленню камуністаў і беспартыйных з пастановай ЦК ВКП(б).

Згодна рашэння бюро райкома, ва ўсіх партыйных арганізацыях праводзіцца партыйны дзень па шырокім азнамленню членаў і кандыдатаў партыі з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

15 лістапада адбылося пасяджэнне бюро райкома партыі, якое абмеркавала мерапрыемствы па азнамленню камуністаў, камсамольцаў, савецкай інтэлігенцыі і беспартыйных мас з пастановай ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Бюро райкома рашыла правесці нараду сакратароў парткомаў і партаргаў на якой абмяркуецца рашэнне ЦК ВКП(б). 19 лістапада праводзіцца партыйныя сходы па азнамленню камуністаў з пастановай ЦК ВКП(б). 21 лістапада будучы праведзены сходы савецкай інтэлігенцыі, камсамольцаў, служачых, студэнтаў, рабочых і работніц па азнамленню іх з пастановай ЦК ВКП(б).

Бюро райкома вылучыла членаў бюро райкома, членаў райкома ў дапамогу партыйным арганізацыям па правядзенню намочаных мерапрыемстваў у сувязі з рашэннем ЦК ВКП(б).



Група камуністаў мескай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» чытае пастанову ЦК ВКП(б) «Аб пастаноўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

ПЯРВІЧНАЯ ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ РАЙКОМА ПАРТЫІ

Партыйная арганізацыя ў партыйным апарате павінна служыць узорам у практычнай рабоце. Яна абавязана вучыць пярвічныя партарганізацыі прадпрыемстваў, калгасаў, устаноў вопыту партыйнага кіраўніцтва ўсімі галінамі народнай гаспадаркі. Партарганізацыя абавязана паказваць прыклады ў выхаванні камуністаў, у прывучэнні іх да самастойнай работ над кнігай, да індывідуальнага авалодання большэвізмам.

Між тым, пярвічная партыйная арганізацыя Чачэрскага райкома партыі, якая яднае работнікаў райкома, партыйнага кабінета, рэдакцыі раённай газеты і райкома камсамольна, не з'яўляецца прыкладам у разгортванні палітычна-масавай работы. На справядліва-выбарчым сходзе камуністы крытыкавалі партарга І. Іванькова за лапухачанне недахопаў у практычнай рабоце, унеслі каштоўныя прапановы. Трэба адзначыць, што пасля справядліва-выбарчага схода партарг некалькі паленшчы кіраўніцтва партарганізацыі, стаў усеабакова падрыхтоўваць партыйныя сходы, сістэматычна наладжваць правярку выканання даемых даручэнняў.

Аднак, за апошні час справа значна пагоршылася, паступова ўзровень партыйнай работы стаў зніжацца. Камуністы, работнікі райкома, якія добра ведаюць пра слабую работу партарга, не рэагуюць на гэта. Партыйныя кіраўнікі займаюцца рознымі пытаннямі, заклікаюць сакратароў парткомаў і партаргаў працаваць узорна, але не надавальваючы работу партарганізацыі партыйнага апарата не звяртаюць увагі.

Партарг тав. Іванькоў нават парушыў статут нашай партыі. Ён больш пільна месляў не рабіў справядліва аб выкананні рашэнняў справядліва-выбарчага партыйнага схода. Толькі па настаянню камуністаў 1 лістапада 1938 года партарг арабіў справядліва.

Па дакладу ў спрэчку выступілі 12 камуністаў. Яны ўказалі на адсутнасць увагі з боку партарга да запатрабаванні членаў і кандыдатаў партыі, на адсутнасць праверкі выканання прынятых рашэнняў. У практычнай рабоце партарганізацыі лапускаецца адрыў палітыкі ад гаспадаркі.

Камуністы рэзка і правільна крытыкавалі партарга тав. Іванькова і намесніка партарга (ён жа і другі сакратар райкома партыі) тав. Церашкова за паслабленне партыйна-палітычнай работы. Яны прызналі работу партарга недавальваючай і ўказалі на неабходнасць поўнага выканання рашэнняў справядліва-выбарчага схода. У прынятай пастанове сход абавязваў партарга зварнуць асабістую ўвагу на ліквідацыю ўскрытых недахопаў, на ажыццяўленне ўказаных камуністаў.

А. ФАМІЧОУ.

в. а. адназначнага рэдактара Чачэрскай раённай газеты.

БОЛЬШЭВІЦКАЕ ВЫХАВАННЕ КАНДЫДАТАў ПАРТЫІ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Палітычнае выхаванне кандыдатаў партыі, уцягненне іх у актыўнае партыйнае жыццё — пярвейшы абавязак кожнай партыйнай арганізацыі. Прыём у партыю — гэта толькі пачатак той вялікай работы, якую павінны праводзіць партыйныя кіраўнікі з кандыдатамі, спачувачымі па іх выхаванню, па аказанню дапамогі ў авалоданні большэвізмам.

У пярвічнай партыйнай арганізацыі паравозна-вагонарамоннага заводу налічваецца 84 кандыдаты партыі. За апошнія месяцы з кандыдатаў у члены партыі пераведзена 20 чалавек. Партыйная арганізацыя вырасла на 60 чалавек. У рады партыі прыняты лепшыя людзі заводу-рабочыя-стаханавцы, савецкая інтэлігенцыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя. Цяпер асноўная маса кандыдатаў — таварышы, належаўшы прынятыя ў партыю.

Вялікую работу праводзіць партыйная арганізацыя сярод беспартыйных мас. Адаптацыя многіх уяві выхаванню беспартыйнага актыва, уцягненню яго ў рады нашай партыі. Нядаўна партарганізацыя прыняла ў кандыдаты партыі П. Т. Сталарава, галоўнага інжынера заводу, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР; токара-стаханавца П. В. Дзюбіна, які выконвае вытворчую норму на 200—300 проц.; стаханавца механічнага цэха С. С. Маслюкова, які выконвае норму на 240 проц.; інжынера А. Т. Астахава; інжынера стаханавца А. Т. Вішняўскага, начальніка комплекснай брыгады. Спісак лепшых людзей, прынятыя ў рады партыі, можна значна падоўжыць.

Індывідуальны падыход партыйнага камітэта да кожнага кандыдата партыі, правядзенне клопатаў аб іх запатрабаваннях, вучоё — гэта характэрная рыса работ партарганізацыі. Кандыдаты партыі вывучаюць праграму і статут партыі, больш падрыхтаваныя таварышы самастойна працуюць над курсам гісторыі ВКП(б). Працуючы над павышэннем свайго індывідуальнага ўзроўню, кандыдаты партыі сістэматычна атрымліваюць дапамогу, наладжваюцца кансультацыі, лепшыя дакладчыкі на розныя палітычныя тэмы, па асобных раздзелах гісторыі партыі. Дыферэнцыяльны падыход у выхаванні кандыдатаў дапамог ідэйнаму росту іх.

Стары рабочы тав. Бойка быў у 1933 годзе, па настаянню ворагаў, як палітычна неписьменны, пераведзены ў кандыдаты партыі Ворагі лічыў яго паспівым, «бездзеяльным». Між тым, віна ў гэтым вялася на партком, які не звяртаў аніякай увагі на кандыда-

таў партыі, і гэта апраўдваецца тым, што зараз тав. Бойка прыняў у члены партыі, выраш палітычна, праводзіў вялікую работу на выбарчым участку, з'яўляюцца лепшым стаханавцам на вытворчасці, вылучаны на страв вагоннага цэха.

Ворагі народа, які пралецлі ў партыйнае кіраўніцтва, апарочалі в толькі т. Бойка, а і кандыдата партыі з 1931 года т. І. В. Міхалёўскага і іншых. Тав. Міхалёўскага ворагі лічлі адсталым, сядомо ігнаравалі яго не аказвалі ніякай дапамогі ў індывідуальнае вывучэнне партыйнага праявіла чуткія адносіны да т. Міхалёўскага і ён пказаў сабе як выдатна растуць таварыш, як адзін з ініцыятараў стаханавскага руху. Ён выконвае вытворчую норму на 400 проц працуе над павышэннем свайго палітычнага ўзроўню. Тав. Міхалёўскага ў поўнай меры падрыхтаваны і партарганізацыя прыняла яго ў члены партыі.

Ранейшае вяржак партыйнага кіраўніцтва накіроўвала сваю работу в тое, каб апарочыць часных людзей перабіць большэвіцкія кадры. Пад в лям баласта, пасіўных пазабавалі яго самага значна членаў партыі лепшых людзей заводу. Больш 20 год працаваў на заводзе тав. Вітаўцоў, які абнаставаў ворагі, выключыўшы з партыі па матывах як «баласт». Пасля рашэння лютаска-савецкага Пленума ЦК ВКП(б) пасля выкрыцця вяржак кіраўніцтва, т. Вітаўцоў адноўлен кандыдатам у члены партыі. Пра дапамозе партыйнага камітэта ён у моцна працуе над сабой, з'яўляецца рэдактарам адной з лепшых на заводзе насаценных газет. Не так даўна партарганізацыя прыняла тав. Вітаўцова ў члены партыі.

Азнамленне кандыдатаў партыі пачынаюць міжнароднага стааавіцтва, пастааавіцтва нашай партыі і ўрад з'яўляецца каштоўным мерапрыемствам. Партком па нарадзе кандыдатаў партыі праводзіць гутаркі аб міжнародным становішчы, аб сацыялістычным перамогах у нашай краіне. Гэтыя выклікае вялікую палітычную актыўнасць сярод таварышоў, прывівае іх густ да палітычных пытаньняў.

Практычная работа партыйнага камітэта заводу па большэвіцкаму выхаванню кандыдатаў партыі паказала, што толькі індывідуальны падыход да кожнага таварыша, сістэматычная праца па выхаванні даемых даручэнняў, дапамога ў індывідуальнае і практычнай рабоце павысілі палітычны ўзровень, авангардную ролю на вытворчасці кожнага кандыдата партыі.

Н. ГІРШЫН.

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Самошкін выбран першым сакратаром райкома партыі

ДУБРОўНА. (Нар. «Звязды»). 14 лістапада адбыўся раёны партыйны сход, які абмяркуеў рашэнні кастрычніцкага пленума ЦК КП(б)Б. На сходзе прысутнічала 92 члены і 49 кандыдатаў партыі.

Пасля даклада выступаўшы ў спрэчку таварышы падзялялі розныя крытычныя пытанні стлы ў кіраўніцтве работай партарганізацыі з боку сакратароў райкома.

Раёны партыйны сход адобрыў пастанову Віцебскага абкома партыі аб аслабленні ад работ, які насправіў-

шыхся са сваімі абавязкамі, першым сакратаром райкома партыі т. Лавэнева і другога сакратаром райкома партыі т. Шульгіна.

Партыйны сход выбраў першым сакратаром райкома партыі тав. Самошкіна — дэпутата Вярхоўнага Савета БССР Другім сакратаром райкома партыі выбран тав. Голасеў.

У рабоце партыйнага схода прымілі ўдзел сакратар Віцебскага абкома партыі т. Ступаў і загадчык аддзела кіруючых партыйных органаў абком тав. Шолкаў.

У ДАПАМОГУ Вывучаючым ГІСТОРЫЮ ВКП(б)

ПЕРШЫЯ БУЙНЫЯ ТВОРЫ Г. В. ПЛЕХАНАВА

(„Соцыялізм і палітычная барацьба“. „Нашы рознагалосці“)

У пачатку 80-х гадоў мінулага века сталі ўпершыню стварацца ў Расіі марксісцкія арганізацыі. Першай рускай марксісцкай групай была група «Вызваленне працы». Яе арганізаваў Плеханаў у 1888 годзе ў Жэневе, дзе ён скарываўся ад праследвання царскай паліцыі. Да гэтага Плеханаў быў народнікам, але, пазнаёміўшыся з марксізмам і рабочым рухам на Захале, ён пераваў у народніцтвам і стаў на пазіцыі марксіста. Ён напісаў рад выдатных твораў, у якіх майстэрска прапагандаваў марксізм.

Галоўнай ідэйнай пераходнай на шляху распаўсюджвання марксізма ў Расіі былі народніцкія погляды. Нельга было паспяхова распаўсюджваць ідэю марксізма ў краіне, не ведучы рашучай барацьбы супроць народніцкай ідэалогіі. Плеханаў у сваіх творах першы даў марксісцкую крытыку памылковых поглядаў народнікаў і нанёс ім рашучы ўдар, расчысцяючы тым самым шлях для распаўсюджвання марксізма ў Расіі.

У чым заключаліся асноўныя памылковыя погляды народнікаў, якім Плеханаў нанёс сакрувальны ўдар? Адказ на гэта пытанне анахадзім у «Гісторыі ВКП(б)».

«Па-першае, — казана ў «Гісторыі ВКП(б)», — народнікі сівярджалі, што капіталізм у Расіі прадстаўляе «выпадковую» з'яву, што ён не будзе развівацца ў Расіі, значыцца, не будзе расці і развівацца і пролетарыят.

Па-другое, народнікі не лічылі рабочы клас перадавым класам у рэвалюцыі. Яны марылі аб дасягненні сацыялізма без пролетарыята. Галоўнай рэвалюцыйнай сілай народнікі лічылі сялянства, кіруюмае інтэлігенцыяй і сялянскаю абшчынаю, якую яны разглядалі, як зародкі і аснову сацыялізма.

Па-трэцяе, у народніцкай быў памылковы і шкоды погляд на ўсёх чал гі-

сторыі чалавештва. Яны не ведалі і не разумелі законаў эканамічнага і палітычнага развіцця грамадства. Яны былі ў гэтых адносінах зусім адсталымі людзьмі. Па іх думцы, гісторыю робіць не класы і не барацьба класаў, а толькі асобныя выдатныя асобы — «героі», за якімі слепя ідуць масы, «народныя», народ, класы». («Гісторыя ВКП(б)», стар. 13—14).

Першымі буйнымі творамі Плеханава, у якіх ён падверг рэзкай крытыцы ідэалогію народніцтва і якія адгравалі велізарную ролю ў расчысчэнні шляху для перамогі марксізма ў Расіі, былі: «Соцыялізм і палітычная барацьба», «Нашы рознагалосці».

Вратура Плеханава «Соцыялізм і палітычная барацьба» вышла ў свет у 1883 годзе, г. зн. у год утварэння групы «Вызваленне працы». Ленін называе гэту работу Плеханава першым сімвалам веры рускага сацыялізма.

Успраўняючы вусны і памылковыя народніцкага разумення грамадскага развіцця, Плеханаў велічы мэта паказаў, што народнікі лавілі ішлі да таго вываду, «што эканамічная адсталасць Расіі з'яўляецца найважнейшым саюзнікам рэвалюцыі, а застой павінен красавіцца ў якасці першага і адзінага параграфу нашай «праграмы-мінімум» (Плеханаў, Том II, стар. 37).

Плеханаў узяў эпіграфам да гэтай кнігі словы Маркса: «Усякая класавая барацьба ёсць барацьба палітычная». Ён у ёй даказаваў, што рускі рэвалюцыйны рух прывядзе да зліцця сацыялізма і палітычнай барацьбы, да зліцця стыхійнага руху рабочых мас з рэвалюцыйным рухам, да зліцця класавай барацьбы і палітычнай барацьбы.

На аналізе прадстаўляючай чалавечай гісторыі, змены панаавання адных грамадскіх класаў другімі Плеханаў

прыходзіць да наступных вывадаў: «З'яўдзены ў усёй палітычнай ўлада была рычагом, з дапамогай якога дабіўшыся панаавання класа рабў грамадскі пераверт, неабходны для яго дабрабыту і далейшага развіцця» (там-жа, стар. 51).

Плеханаў грунтоўна даказаў, што гістарычны матэрыялізм Маркса і Энгельса не толькі не выключала палітычнай барацьбы, як сцвярджалі прапінікі марксізма, усяляя перавяржачы яго, але налад палітычнай барацьбе рашучае значэнне.

Даказваючы неабходнасць злучэння сацыялізма і палітычнай барацьбы, Плеханаў пісаў: «Усякі клас, які імкнецца да свайго вызвалення, усяля палітычнай партыі, якая дабіваецца дапаваання, — рэвалюцыйны толькі пастолькі, наколькі яны... з'яўляюцца вольнымі найбольш перадавымі ідэй свайго часу. Рэвалюцыйная, па свайму ўнутранаму амету, ідэя ёсць свайго роду дынаміт, якога не заместы ніякія ўзрыўчатныя вшчэствы ў свеце» (там-жа, стар. 71).

Асноўны вынік кнігі Плеханава «Соцыялізм і палітычная барацьба» выражан у яго ідэі аб тым, што мэтай рускай сацыялістаў з'яўляецца «выпрацоўка элементаў для ўтварэння будучай рабочай сацыялістычнай партыі Расіі...» (там-жа, стар. 83).

Кніга Плеханава «Соцыялізм і палітычная барацьба» пастааавіцтва пытаньня: «спавіна?» прапінікі капіталізма, Плеханаў у двух вялікіх раздзелах гэтай кнігі: «Капіталізм і абшчына» (раздзел II) і «Капіталізм і абшчына» (раздзел II) прывольдуі еспізаўны фактычны і лічбовы матэрыял, паказваючы, як капіталізм пракладваў сабе дарогу ў Расіі, прывіваў і ў вёсцы і разлагаў абшчыну.

Наролавоўцы прыкрасвалі абшчыну, паказвалі не ў іжывым святле — такой, якой яна ў сапраўднасці не была, замававалі факт рассялення абшчыны, сядомо ўмоўчалі аб кулаках і вясковых эксплуатацарах.

На народніцкую пастаноўку пытаньня аб тым, ці пройдзе Расія праз школу капіталізма, Плеханаў адказаў: «Калі, пасля ўсяго сказанага, мы яшчэ раз апытываем сябе — ці пройдзе Расія праз школу капіталізма, то, не хістаючыся, можам адказаць новым пытаннем — чаму-ж бы ёй і не скончыць той школы, у якую яна наступіла ўжо?» (там-жа, стар. 270).

У кнізе «Нашы рознагалосці» Плеханаў проціпаставіў народнікам погляды марксістаў на развіццё рэвалюцыйнага руху ў Расіі і тым значыць, якія яны перад сабой ставяць. Ён фармулюе тры наступныя палажэнні:

1. «Камуністычная рэвалюцыя рабочага класа ніякім чынам не можа вырасці з таго мяшчана-сялянскага сацыялізма, прапавінікамі якога з'яўляюцца ў наш час момант амаль усе нашы рэвалюцыянеры.

2. Па ўнутранаму характару свай арганізацыі, сельскага абшчына перша ўсё імкнецца ўступіць месца буржуазным, а не камуністычным формам агульнажыцця.

3. Пры пераходзе да гэтых апошніх, ёй прадстаіць не актывная, а пасіўная роля; яна не ў стане рушыць Расію на шлях камунізма; яна можа толькі

велькам: «Капіталізм мог-бы сказаць такім крытыкам словам Фейербаха: «сты аслушае мае недахопы, але ведаў, што ім абумоўліваюцца мае дастоінствы» (Плеханаў, Т. II, стар. 181).

У процівагу народніцкай пастаноўцы пытаньня: «спавіна?» прапінікі капіталізма, Плеханаў у двух вялікіх раздзелах гэтай кнігі: «Капіталізм і абшчына» (раздзел II) і «Капіталізм і абшчына» (раздзел II) прывольдуі еспізаўны фактычны і лічбовы матэрыял, паказваючы, як капіталізм пракладваў сабе дарогу ў Расіі, прывіваў і ў вёсцы і разлагаў абшчыну.

Наролавоўцы прыкрасвалі абшчыну, паказвалі не ў іжывым святле — такой, якой яна ў сапраўднасці не была, замававалі факт рассялення абшчыны, сядомо ўмоўчалі аб кулаках і вясковых эксплуатацарах.

На народніцкую пастаноўку пытаньня аб тым, ці пройдзе Расія праз школу капіталізма, Плеханаў адказаў: «Калі, пасля ўсяго сказанага, мы яшчэ раз апытываем сябе — ці пройдзе Расія праз школу капіталізма, то, не хістаючыся, можам адказаць новым пытаннем — чаму-ж бы ёй і не скончыць той школы, у якую яна наступіла ўжо?» (там-жа, стар. 270).

У кнізе «Нашы рознагалосці» Плеханаў проціпаставіў народнікам погляды марксістаў на развіццё рэвалюцыйнага руху ў Расіі і тым значыць, якія яны перад сабой ставяць. Ён фармулюе тры наступныя палажэнні:

1. «Камуністычная рэвалюцыя рабочага класа ніякі

НЕАДКЛАДНА АРГАНІЗАВАЦЬ БАРАЦЬБУ З КЛЯШЧОМ

рацьба за захаванне сабраанага з'яўляецца пытаннем выжываўчай важнасці. Аб гэтым не ўказвалі ў сваіх рашэннях ЦК (б) і СНК СССР. Зараз калгасы ў рэспубліцы разгарнулі работы па ліквідацыі насенных фондаў. Важнейшым чынам на працягу ўсёй зімы з'яўляецца захаванне насенных фондаў і ашкоджэння іх свірным школьнікам.

нак кіраўнікі многіх раённых арцельных арганізацый адносяцца да гэтых мерапрыемстваў. Карыстаючыся м. старшнін некаторых калгасаў ажыццяўляюць работы па ліквідацыі насенных фондаў. Важнейшым чынам на працягу ўсёй зімы з'яўляецца захаванне насенных фондаў і ашкоджэння іх свірным школьнікам.

нак кіраўнікі многіх раённых арцельных арганізацый адносяцца да гэтых мерапрыемстваў. Карыстаючыся м. старшнін некаторых калгасаў ажыццяўляюць работы па ліквідацыі насенных фондаў. Важнейшым чынам на працягу ўсёй зімы з'яўляецца захаванне насенных фондаў і ашкоджэння іх свірным школьнікам.

метры. Пасля дэзінфекцыі падлога старанна ачышчаецца гарачай вадой, або моцным шчолачным растварам. Насенне перад засыпай у зерне-навальнікі павінен быць ачышчана на веялах і сартыроўках ад розных прымесей і пустазелы адлегласці не менш чым 100 метраў ад свірнай палатны і падветранага боку. Атрыманыя здохы неадкладна ўносяцца з месца ачысткі зярна ў другое памяшканне, або знішчаюцца, калі яны не прадстаўляюць гаспадарчай каштоўнасці. Ачышчанае зярно перад засыпай у свірныя граба правярняць, ці не заражана яго кляшчом. Гэтае мерапрыемства вельмі часта ў калгасах не праводзіцца. Апрача таго, неабходна старанна прадэзінфекцыяваць тару, у якой перавозіцца насенне.

Кладушчык павінен паклапаціцца ўтрыманнем свірнай ва ўмовах, пры якіх кляшчы не маглі-б распаўсюдзіцца. Для гэтага кладушчык павінен перыядычна, не радзей аднаго разу ў тыдзень, правярць тэмпературу зярна. У выпадку павышэння тэмпературы звыш нормы, зярно патрэба пералічыць або прапусціць праз веяльнікі сартыроўкі.

Апрача механічнай ачысткі насення як сродка барацьбы з кляшчом зараз шырока скарыстоўваецца спосаб апрацоўкі насення нафталінам. На адлі прымяняецца ў дазроўны 250-500 грамаў на адну тону насення, шляхам перагатавання яго з насеннем. Для гэтага ўжываюцца спецыяльныя машыны сухага працэлювання: «Імвал», «Уралжай» або камбінаваны пратравіцель «Воргарда», а таксама спецыяльны прыставак для гэтай мэты бочкі.

Нафталінаваты палітае толькі тое насенне і зярнавых культур, якое ўпаўне кандыцыяна па ўжоказні. Вылітоўнасць яго павінна быць не вышэй 14 проц. для зярнавых і для насення ільну-13 проц. Перад нафталінаватым насеннем павінна быць добра прапушана і абавязкова правярена на вылітоўнасць і ўжоказні.

Харчовае і фуражнае зярно апрацоўваць нафталінам забараняецца. Нафталінавае зярно нельга ўжываць для харчавання людзей, а таксама на корм жывёлы.

Барацьбу з свірным школьнікам — кляшчом павінен ўзначальваць раённая арганізацыя аддзела і кіраўнікі МТС. Да гэтай работы павінен быць прыцягнуты старшнін калгасаў і сельсаветаў і ўсё калгасны актыв. Толькі талды можна будзе паспяхова змагацца з кляшчом, умянуў страт насення.

П. ШЭМОННА.

Жыццё Чырвонай Арміі У ГАСЦЯХ У КАЛГАСНІКАЎ

Многая дружба завязалася паміж байцамі Н-скай часці і калгаснікамі навакольных калгасаў. Байцы часта бываюць у гасцях у калгаснікаў. Адна з такіх сустрэч адбылася днём.

Байцоў, як заўсёды, сустралі гасціна, ветліва. Калгасны клуб быў запоўнены да адказу. З дакладам аб міжнародным становішчы выступіў тав. Барзін. У зале клуба стала ціха. З вылікай увагай калгаснікі слухалі расказ аб барацьбе кітайскага і іспанскага народаў, аб гераічных подвигах слаўных герояў Хасана. Бура апалдыментуваў разважана ў зале, калі класнык называе такіх імёнаў, як камісар Пажарскі, кулібятчык Гальянаў, паранічык Чэрняцкі. Пасля даклада пачалася задуманая гуарка.

У сваіх выступленнях калгаснікі горава віталі Чырвоную Армію і любімага героя тав. Варышылава.

Мы, гаварылі яны, настольна ўмяняем магучасць нашай краіны, з года ў год імкнемся павялічыць ураджайнасць нашых палёў.

Член калгаснага стралковага гуртка, арганізаванага байцамі, тав. Пешчаўлава заявіла: — Мне 40 год, але я і ваяцкім жадаю займацца стралковай справай, каб у патрэбны момант накіраваць дулю вінтовай супроць ворагаў Советскага Саюза. Советская ўлада, большавіцкая партыя далі мне светлае і шчаслівае жыццё, і аднак гэты жыццё мы ніколі і нікому не дазволім.

І. ПРАУДЗІН.

РЭЗУЛЬТАТ ШЫРОКАЙ МАСАВАЙ РАБОТЫ

Калі ў ліпені г. г. быў апублікован дэкрэт ўрада аб выпуску пазыкі трэцяй п'яцігодкі, я член сельсамолада Пудзіцка-Слабоцкага сельсавета (Пудзіцкі раён) паставіў перад сабой задачу — на аснове масава-палітычнай і растлумачальнай работы з паспехам рэалізаваць пазыку сярод калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў сельсавета і ў першую чаргу ў сваім калгасе «Пяцігодка», дзе я працаваў старшнін.

З гэтай задачай я справіўся. Калгаснікі і калгасніцы нашай сельсаветлі ў першы ж дзень апублікавання дэкрэта падпісаліся на пазыку на агульную суму ў 2.070 рублёў і 14 жніўня першымі поўнацю ўнеслі грошы на падпіску.

Да 13 верасня калгаснікі ўсяго Пудзіцка-Слабоцкага сельсавета, па прыкладу калгаса «Пяцігодка», унеслі таксама поўнацю грошы на падпіску на пазыку.

Як мы дабіліся гэтых поспехаў? Я асабіста індыўідуальна растлумачаў кожнаму калгасніку пазычку ў полі, на даму, у брыгадах, у асабістых размовах, што сродкі атрыманыя ад пазыкі ўкладваць працоўныя ў апрацоўку зямлі, служыць справе сацыялізма, справе далейшага ўмацавання магучасці краіны і ўдзельна матэрыяльнага дабрабыту советскага народа.

Калі я працягаў у газетах, што некаторыя калгасы уносяць грошы адразу пры падпіску на пазыку, я сабраў агульны сход калгаснікаў і растлумачаў ім вылікую важнасць дэкрэту пагаднення ўзнасаў па падпіску.

Калгаснікі аднагалосна паставілі ўнесці дэкрэту грошы на падпіску. Назаўтра, пасля палворнага абхода і індыўідуальных гуарак паступіла 500 рублёў, а праз некалькі дзён сабралі астатнія грошы.

Але на гэтым мы не спыніліся. Пытанне абмеркавалі на прэзідыуме сельсавета і на пасяджэнні сельсамолада. Рашылі, што трэба дабіцца дэкрэту агульнай падпіскі. Сам аб'ездзіў усе калгасы сельсавета, праводзіў гуаркі з калгаснікамі і калгасніцамі.

На сходах калгаснікаў я расказваў аб завяршэнні 2-й Сесіі Вярхоўнага Савета СССР адзінага дзяржаўнага бюджэта ў суме 132,6 мільярда руб-

лёў і ў тым ліку 27 мільярдаў рублёў на ўмацаванне абароны СССР. Калгаснікі сустракалі маё паведамленне аб асцяганні значных сродкаў на абарону краіны з велізарнай радасцю і энтузіязмам.

Апрача работ у нашым сельсавете, у парадку сацыялістычнай дапамогі я праводзіў гуаркі з калгаснікамі Туррынскага сельсавета. У выніку калгаснікі калгаса «Чырвоны Турры» і іншых калгасаў гэтага сельсавета таксама поўнацю і дэкрэтува разлічыліся на пазыку.

Працягаў, аразумела, не адзін. Мне дапамагалі фінансавы актывы сельсавета — каля 15 чалавек. Вось наймы лепшыя фінансавы актывы: Плучык Рахіль — рахунковод калгаса «Пяцігодка», Івашка Сяпан — конюх калгаса, Пыж Нічыпар — старшнін калгаса, Шыроў Кастусь — калгаснік-стаханавец, Ананіч Іван — старшнін калгаса і іншыя.

Старшнін арганізацыі ЦВК БССР па Менскай вобласці — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР — тав. А. Ф. Кавалёў спецыяльным пісьмом павінаваў мяне з паспяховай работай па пазыцы і заклікаў мяне і астатніх упаўнаважаных на пазыку па Менскай вобласці не паслабляць і ў далейшым гэта работу Абласноне ўпраўленне апрацоўваць і дзяржрэзультат прамавава мяне.

Памятаючы аб велізарным значэнні советскай унутранай дзяржаўнай пазыкі, я асабіста ніколі не паслабляў сваёй фінансавай работы, дзе я ні працэлюваў-бі, і беру на сябе абавязальнасць да 15 снежня забяспечыць збор усіх грошай на падпіску на пазыку трэцяй п'яцігодкі не толькі па сваёй выбарчай акрузе, дзе я быў выбран дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, але і па ўсяму Пудзіцкаму раёну.

Звяртаюся да ўсіх упаўнаважаных на пазыку, членаў сельсамоладаў, старшнін калгасаў, сельсаветаў Менскай вобласці з заклікам сабраць дэкрэту і поўнацю да 15 снежня гэтага года ўсе грошы на падпіску калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў на пазыку трэцяй п'яцігодкі.

М. Ф. ПЫН,
член сельсамолада Пудзіцка-Слабоцкага сельсавета, Пудзіцкага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

ПІЛЬНАСЦЬ

Карыстаючыся пахровам нацной цемра, фашысты шпійны прабаваў пранікнуць на тэрыторыю Н-скай часці. Ён імкнуўся атакваць пільнасць байцоў, але праціўся.

Комсомольскі-выдатнікі баявой і палітычнай палітрукі тт. Быкаў і Улесікаў, знаходзячыся на вартавых пастах, заўважылі кітара ворага. Хутка замаскіраваўшыся, яны падлічылі яго на бліжэйшую адлегласць і раптоўна схалілі яго.

Дзевяці байцоў былі настолькі імклівы, што шпійны разгубіўся, не паспееў прыняць мер да супраціўлення. За пільнасць, вытрымку, халоднакроўе і ваюную кітрасць, праўленых пры зэтрымцы ворага, Ваенны Совет Беларускай асобай ваеннай акругі ўзнагародзіў чырвонаармейцаў грашовай ўзнагародай і аб'явіў іх падлежым. Абвешчана падзяка і падзна ўзнагародзіў таксама камандзіра тав. Сафранова і палітрукі Шпанічыкава, выхавальніка тт. Быкава і Улесікава.

ПЕРШАЯ БАЯВАЯ СТРАЛЬБА МАЛАДЫХ БАЙЦОЎ

Малыя байцы падраздзялення, якім камандуе тав. Чарненка, з вылікім жадаем і шчасліва ўзяліся за авалюнацыю ваеннай справы. Днямі падраздзяленне правяралася па агульнай падрыхтоўцы. Задачу выканал 95 проц. саства падраздзялення.

Вылатна стралалі тт. Пляўноў, Куваеў, Ваброў, Трушчанка і іншыя. Пад-

раздзяленне заняло першае месца ў часці. Гэты першы поспех забяспечал шырока разгорнутым сацыялістычным саборніцтвам. Усе байцы ўзялі на сябе канкрэтны сацыялістычны абавязальнасць і па-большэйку змагаюцца за іх выкананне.

І. ЗАЧЧІН.

ТЫСЯЧНЫ НУМАР ГАЗЕТЫ «ЛЕНІНСКІ СЦЯГ»

14 лістапада вышаў тысячны нумар раённай газеты «Ленінскі сцяг» — орган Лёзненскага РК КП(б)В і РК В. У юбілейным нумары газеты азначаны гістарычны выказванні Леніна і Сталіна аб рабальскай і таксама

выступленні рабальскагаў, редактараў насенных газет і пажаланні чытачоў.

У 1931 годзе тыраж газеты «Ленінскі сцяг» склаўся толькі 800 экзэмпляраў, а зараз ён дасягае 6.000 экзэмпляраў. Выраслі рады рабальскагаў.

АБЛАСНЫЯ НАРАДЫ ПА ЛЕСАЗАГАТОВАХ

ІАБЫР. (Нар. «Звязда»). 15 лістапада Палескім абкоме партыі адбыўся нарада сакратараў райкомаў (б)Б, старшнін райвыканкомаў, дыктараў леспрамгасаў, начальнікаў і стораў мехпунктаў, станаўцаў па тэрыторыі лесазагатоўках.

На нарадзе вынілася, што выкананне плана лесазагатоўках і вывазі па ліясці ідзе недапушчальна марудна.

10 лістапада кварталны план па тэрыторыі выканан на 13 проц., па вышыні — на 12,6 проц. Нізкія паказальнікі свецчаць аб тым, што кіраўнікі апрамгаса, партыйныя і советскія арганізацыі раду раёнаў зусім мала адшчы ўвагі гэтаму важнаму ўчастку работы і не змагаюцца за своєчасовае выкананне адназначна дзяржаўнага задання.

Лесаруб яшчэ не стаў цэнтральнай гуары па лесазагатоўках. Слаба развуч станаўцаў рух у большасці апрамгасаў. Не закончана заключэнне індыўідуальных дагавораў з калгаснікамі.

Рэзка крытыцы падвергла нарада вучучы сезоннасць і кампанейшчыню работе ліясных арганізацый. Зусім мала пастаўлена партыйна-масавай і ахаваўчая работа сярод лесарубаў і

возчыкаў. У гэтай рабоце мала чым дапамагаюць райкомы партыі.

Для выканання плана лесазагатоўках і вывазі ёсць усе магчымасці. Трэба толькі, каб кіраўнікі леспрамгасаў, мехпунктаў, а таксама мясцовыя партыйныя і советскія арганізацыі па-большэйку ўзяліся за гэту справу.

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Абласная нарада па лесазагатоўках, якая адбылася 15 лістапада, заслухала інфармацыю аб ходзе лесазагатоўках і лесавывазах сакратара Чачэрскага райкома партыі тав. Гамбург, дырктара леспрамгаса тав. Гуза, дырктара Рэчыцкага леспрамгаса тав. Гольмана, намесніка начальніка Гомельскай сплаўканторы тав. Казакова і іншых.

Нарада паказала, што большасць дырктараў леспрамгасаў і кіраўнікоў раёнаў недавальніаюча кіруюць гэтым важным участкам народнай гаспадаркі. Асабіва дрэнна абстаіць справы ў Чачэрскім леспрамгасе, дзе да апошняга часу яшчэ не заключаны дагаворы з калгасамі.

Нарада наменіла рад канкрэтных мерапрыемстваў для паспяховага выканання дзяржаўнага плана лесазагатоўках і вывазі.



Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за гераіства і адвагу, праўдзеныя ў барацьбе з японскімі салдамі ў раёне возера Хасан, прывосена званне Героя Советскага Саюза з уручэннем ордэна Леніна камандзіру аддзялення Песчанскага чырвонасцяжскага партызанскага атрада тав. Вятарыку Пяціфону Абухавічу. Вышэйша гераічна-патрыятычна Абухавіч Вятарыч прыце загалінава гаспадары Кавалскай абласці советскай баяшчыны.

4 лістапада сям'ю Вятарышых наведвалі члены абкома ВКП(б) і ўрада Татары, каб павінаваць бацькоў добраснага героя і павінаваць ім за вылікіны сьмерць ў дзень бацькаўдзіннай любібы да сацыялістычнай радзімы, да большавіцкай партыі Леніна-Сталіна.

На пераходным плане (злева направа): Старшнін Прэзідыума Вярхоўнага Савета Татарскай АССР і член Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. ДЗІММУХАМАТАЎ, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, сакратар абкома ВКП(б) тав. АЛЕМАСАЎ, народны камісар унутраных спраў Татарскай АССР тав. МІХАЙЛАЎ, бацька героя тав. БАТАРЫШЫН, старшнін Саўпаркома Татарскай АССР тав. ТЫМЧАР'ОЎ і сястра героя — вучаніца школы № 18 Аліна БАТАРЫШЫНА.

Фота І. Палкова (СФ).

ЗА ЦЕСНУЮ СУВЯЗЬ СЯМ'І СА ШКОЛАЙ

Выхаванне дзяцей у краіне Советскай — не прыватная, а агульнадзяржаўная справа. На вылікі жаль, некаторыя лічаць, што ўсім пытанніам выхавання павінен займацца толькі навука, органы народнай асветы, каммунальскія арганізацыі. Гэта «думка» палюба памылковая.

Партыя Леніна — Сталіна ўсклала на сябе толькі на школу, настаўніцтва, але на большую адказнасць і ганаровую адваду выхавання ў камуністычным духу нашых дзяцей — нашай будучай моцы, якой належыць выдатнае заўвага нашай краіны і ўсяго чалавецтва.

Валіка Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя вышчыла да канца ўражываючы, гнітыя ўстоі і іраны старой школы і сям'і. Наша советская школа стала школай камуністычнага выхавання дзяцей. І гэта адваду закліканы выканань бацькі, разам са школай, разам з ленінска-сталінскімі камсамі і піонерскімі арганізацыямі. Яны ўсе разам яноўчы арганізацыю адказнасць перад партыяй, радзімай за вылікі выхаванне будучых грамадзян сацыялістычнай дзяржавы.

Знішчана назаўсёды і безаваротна той час, калі бацька ці маці павінен былі задумвацца над пытаннем, як дзе і на якія сродкі вучыць свайго сына ці дачку. Дзеці сталінскай эпохі ніколі не будуць ведаць таго, што адначасна астацца за бартом школы. Сталінская Канстытуцыя не толькі прадставіла права на асвету, але і гарантуе гэта права. Бацькі не толькі маюць права бясплатна вучыць сваіх дзяцей, але і абавязаны іх вучыць.

Колькі выдатных подвігаў, мужнас-

ці, безаваротнай адвагі праўдзюць сыны і дачкі шчаслівага советскага народа на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Хто не ведае бістэрнага і гераізм нашых піонэраў, школьнікаў і барацьбы з шпійнамі, школьнікам, дыверсантамі! Хто не ведае панішавы, Паліны Осіпенка, Грызадубава, Раскоў, мужнасць і слава аб якіх пранесліся па ўсяму свету!

Гэты гераізм, бістэрна, непачінаючы воля да перамогі выходзіць з найвылікінай аднаасці советскіх людзей, нашай вылікай моладзі да радзай, партыі і асабіста да таварыша Сталіна. Уся краіна дзякуе ад чыстага сэрца бацькоў і маіярэй, якія далі і выхавалі выдатных дзяцей, дастойных сокалаў, патрыётаў сталінскай эпохі.

Дакументы гістарычнага мінулага і сучаснага паказваюць нам велізарную ролю і ўплыў сям'і на дзяцей у іх дзіцячыя і юнацкія годы. За голы скарпок улады нашы бацькі, маіеры вырашлі выдатнае пазаленне актывных удзельнікаў будаўніцтва сацыялізма, вырашлі мільёны малых патрыётаў нашай радзімы, герояў сацыялістычнай працы і абароны, тысячы станаўцаў, таленавітых вучоных, мучыц заўважана над пытаннем, як дзе і на якія сродкі вучыць свайго сына ці дачку. Дзеці сталінскай эпохі ніколі не будуць ведаць таго, што адначасна астацца за бартом школы. Сталінская Канстытуцыя не толькі прадставіла права на асвету, але і гарантуе гэта права. Бацькі не толькі маюць права бясплатна вучыць сваіх дзяцей, але і абавязаны іх вучыць.

Колькі выдатных подвігаў, мужнас-

Апрача класных сходаў бацькоў, якім мы праводзім не менш аднаго разу на чвэрць, мы галоўны ўпор зрабілі на стварэнне бацькоўскага актыва. Голы актыв створан у колькасці 50 чалавек. Выбран бацькоўскі камітэт, складзены план яго работы і пачалася работа. Бацькоўскі камітэт трымае цесную сувязь з класнымі кіраўнікамі і аказвае дапамогу ў штодзённай работе настаўнікам. За гэты час бацькі з актыва наведвалі больш 20 вучняў на даму. Гэтае наведванне звязана або з дрэннай вучобай, або з дрэннай дысцыплінай вучняў, або з дрэннымі адносінамі бацькоў да дзяцей. За гэты кароткі тэрмін работы з бацькамі мы маем ўжо стаючы прыклады ў галіне выхавання. У 5 «а» класе вучанца Н. вельмі дрэнна вала себе на ўроках. Ёе наведвалі на даму, і яна стала трымаць себе лепш.

Наведванне школы бацькамі становіцца рэгулярным і амаль кожны дзень. Яны захоўваюць у школу не толькі на выліку класнага кіраўніка або дырктара школы, але з'яўляюцца і для таго, каб даведвацца аб вучобе, паводзінах свайго сына ці дачкі і часамі нават наведваць заняткі ў школе.

Наведванне школы бацькамі становіцца рэгулярным і амаль кожны дзень. Яны захоўваюць у школу не толькі на выліку класнага кіраўніка або дырктара школы, але з'яўляюцца і для таго, каб даведвацца аб вучобе, паводзінах свайго сына ці дачкі і часамі нават наведваць заняткі ў школе.

Школа праводзіла праверку хола сацыялістычнага саборніцтва паміж класамі, і на гэтых сходах прысутнічала многа бацькоў, якія бралі канкрэтныя абавязальнасці па дапамозе і стварэнні неабходных умоў для вылікай вучобы сваіх дзяцей. Піонерскія званні таксама звязваюцца з бацькамі, прыцягваюць іх нават рабіць даклады на аборах звяна па асобных пытаннях. Школа прыцягвае бацькоў і для правядзення масавых мерапрыем-

стваў. Намечана правесці цэлы рад мерапрыемстваў па ліквідацыі педагогічнай неспіёмнасці ў выхаванні дзяцей, для гэтага будуць практыкавацца лекцыі для актыва і ўсіх бацькоў, арганізоўваецца бацькоўскі гурток пры школе па гэтаму-ж пытанню. Неабходнасць гэтай работы вылікаюцца тым, што пры выліку асобных бацькоў у школу ў сувязі з дрэннымі паводзінамі іх дзяцей, якія літаральна адказвалі, што «мы нічога не можам зрабіць з нашымі дзецьмі, мы цэлы дзень заняты і нахай іх хоча, так і выхавуе школа». Такія лёгкадумныя, няўважлівыя адносіны бацькоў да вучобы і паводзінаў сваіх вучняў — азначыліся перад радзімай. Выпкі не павінен мірыцца з неспіёмнасцю сваіх дзяцей. Яны павінен зразумець, што другогінаштва прыносіць велізарную школу дзяржаве. Сачыць за вучобай дзяцей, за іх паспяховацю павінен у першую чаргу самі бацькі.

Галоўная задача кожнай школы — трымаць цесную сувязь з бацькамі, сям'ёй не ад выпадку да выпадку, а сістэматычна, штодзённа, прыцягваючы бацькоў да грамадска-палітычнага жыцця школы рознастайнымі формамі і шляхам. У гэтай масавай рабоце партыйныя, комсомольскія, профсаюзныя арганізацыі, у рабоце нашых актываў неабходна надаваць вылікую ўвагу камуністычнаму выхаванню нашых дзяцей, ролі і адказнасці бацькоў, сям'і за вучобу і выхаванне сваіх дзяцей.

НУДЗЕЛЬНА,
дырктар 33 сярэдняй школы г. Менска.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЭАГАВАЦЬ НА ПІСЬМЫ ПРАЦОЎНЫХ

У сваім дакладзе «Аб недахопах партыйнай работы і мерах ліквідацыі трагічных і іншых дуршніцкаў» на пленуме ЦК ВКП(б) 3-5 сакавіка 1937 года таварыш Сталін гаварыў:

«Для таго, каб правільна кіраваць, неабходна вопыт кіраўнікоў дапоўніць вопытам партыйнай масы, вопытам рабочага класа, вопытам працоўных, вопытам так званых «маленькіх людзей».

А калі гэта магчыма?

Гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі кіраўнікі звязаны з масамі цеснейшым чынам, калі яны звязаны з партыйнымі масамі, з рабочым класам, з сялянствам, з працоўнай інтэлігенцыяй.

Сувязь з масамі, умацаванне гэтай сувязі, гатоўнасць прыслухоўвацца да голасу мас — вось у чым сіла і непераромнасць большавіцкага кіраўніцтва».

Аднак, ёсць яшчэ такія кіраўнікі партыйных і советскіх арганізацый, якіх, відаць, не аразумелі важнасці гістарычных указаў прадвадыра народаў таварыша Сталіна.

Аб гэтым яскрава сведчыць становішча з рэагаваннем на пісьмы і скаргі працоўных у радзе партыйных і советскіх арганізацый рэспублікі.

Праведзеная рэдакцыяй газеты «Звязда» сумесна з абласнымі газетамі, абкомам партыі правяра рэагавання на пісьмы працоўных у Гомельскай і Магілёўскай абласцях ускрэсла абуральныя факты бяздушных, бюракратычных адносін да пісьм працоўных з боку некаторых абласных, гарадскіх і раённых арганізацый.

У арганітаце ЦВК БССР па Гомельскай вобласці да гэтага часу ляжаць без рэагавання 150 пісьм працоўных, сярод перагледжаных пісьм ёсць такія, якія ляжаць нераследаванымі па 5 месцаў.

Усе пісьмы, атрымліваемыя арганітатам ад рэдакцыі газет і неапрацэля ад працоўных, сістэматычна перасылалюцца для «рэагавання» ў раёныя арганізацыі. Як рэагуюць раёныя арганізацыі на пісьмы — ніхто не правярае.

Вядуць адносіна да пісьмі скарг працоўных Гомельскі горавет (старшнін т. Фінаганав). У горавет ад працоўных наступна асабіста многа скарг аб тым, што на ўскраінах горада паламаны тратуары, адуцічаць водаканалы, няма ларкоў, крам, дзе можна было-б дастаць тавары першай неабходнасці.

8 жніўня ў газете «Звязда» было змешчана пісьмо з Нова-Беліцы пад загалоўкам «Не клалосяніць аб сваіх вяршыцках».

Праз некаторы час рэдакцыя атрымала адказ ад намесніка старшнін горавета Лужына, у якім ён сцвярджае, што адлучаныя сродкі на лобабраці Нова-Беліцы поўнацю скарыстаны. На самай-жа справе, калі рэдакцыя звярнулася ў Наркамгандаль, то вывелілі, што на адрэжыні гандлёвых крам на ўскраінах Гомеля было адлучана на гэта год 103 тыс. рублёў, а скарыстана толькі 41 тыс. рублёў.

Самыя агідныя адносіны да сігналоў працоўных ускрэты на Упраўленні Беларускай чыгуны. Тут пісьмы рабочых нават не рэгіструюцца.

Ніколькі не лепшае становішча з

рагаваннем на пісьмы працоўных і ў Магілёўскай вобласці.

У арганітаце ЦВК БССР рэагаваннем на сігналы працоўных амаль не займаюцца. З 418 розных пісьм, ступіўных у арганітату ў гэтым годзе, на 108 не ладзена адказаў. З боку арганітаты няма кантролю па пісьмамі, якія перасланы ў раёны. У гэты час у Меліслаўскім, Горацкім, Крычэўскім, Касцюковіцкім, Чаўскім раёнах па поўтла марынуцца важнейшыя сігналы працоўных.

Недапушчальна адносіна да разгледу пісьм і заяў працоўных Магілёўскай райком партыі (сакратар т. Белінон), 8 пісьм «Звязды», пасланыя ў райком партыі, зусім згублены.

Нячула адносіна да голасу мас і Магілёўскі райвыканком (старшнін тав. Сарокін). На дзесяці пісьм працоўных не атрымліваюць адказаў.

Сіроты Асобныя звярнуліся ў ЦВК БССР з заявай аб аказанні дапамогі. Гэта пісьмо пераслалі ў райвыканком, райвыканком — у Гарадзішчанскі сельсавет, з сельсавета — зноў у райвыканком, райвыканком — у райсавет. Гэта — яскравы прыклад бюракратычнай валады.

У некаторы арганізацыі да адказаў на пісьмы палдохліць фармальна, па-бюракратычнаму.

Адным з яскравых прыкладаў чыноўніцкай аліскі можа служыць адказ магілёўскага РК ВКП(б). Яшчэ перад вывазі ў Вярхоўны Совет БССР рэдакцыя «Звязды» накіравала ў Касцюковіцкі райвыканком пісьмо ад дрэннай падрыхтоўкі Макранскага сельсавета да выбараў і грубых адносін старшнін сельсавета тав. Берніка да людзей.

Выбары даўно закончыліся. І вось 13 кастрычніка рэдакцыя атрымлівае адказ на гэта пісьмо. Прыводзім дапоўна вытрымку з адказаў.

«... Факты панвержэння: Тав. Берніку зроблена ўказанне на неабходнасць зжыць моманты грубасці і прыняць меры па разгортванні работы па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. (Падкрэслена намі).

Выканавачы абавязкі старшнін РК ВКП(б)». Бухгалтёр Крупская МТС тав. Суткін звярнуўся ў рэдакцыю са скаргай на нявыдачу яму кампенсацыі за звышчасовую работу ў выхадныя дні та месцу ранейшай работы на нафтаправадзе ст. Круцікі.

Адзёў пісьм рэдакцыі «Звязды» па гэтаму пытанню звярнуўся да пракурора Круціцкага раёна. 13 кастрычніка выканавачы абавязкі райпракурора тав. Грышанюк прыслаў рэдакцыі адказ, у якім сцвярджае, што алічавач Суткіну не трэба.

Калі-б в. а. райпракурора тав. Грышанюк не алічавач фармальнай аліскай, а сур'ёзна праверыў-бы пісьмо г-на Суткіна, вы-бы ўбачыў, што справа гэта ўжо разгледжана нарсуцом Круціцкага раёна яшчэ 26 верасня, іск г-на Суткіна нарсуцом поўнацю задаволён.

Усе прыведзеныя факты гавораць аб тым, што многія партыйныя і советскія арганізацыі не зрабілі для себе «ываў» з паставою Бюро ЦК ВКП(б) «Аб п'яціціне ў справ

ФРАНЦ ШУБЕРТ

(Да 110-й гадавіны з дня смерці)

19 лістапада мінае 110 год з дня смерці аднаго з выдатнейшых кампазітараў XIX стагоддзя — Франца Шуберта.

З усёй плыяды вялікіх музыкантаў XIX стагоддзя Франц Шуберт быў самым глыбокім лірыкам. Яго лірыка выразна радасць і смутак, перажываемыя велізарнымі масамі людзей. Таму ясныя і сардэчныя мелодыі геніяльнага Шуберта, складзеныя больш стагоддзя назад, хваляюць і сённяшняга аўдыторыю. Такія песні, як «У пунь» («Мельнік») ці «Фарэль», такія інструментальныя п'есы, як «Музыкальны момант» ці «Ваенны марш», ведаюць і любяць у нашай краіне. Светлы юнацкі аптымізм музыкі Шуберта, яе ясная народнасць прыцягваюць да яго сэрцы слухачоў.

Шуберт жыў у хмурую ракіўную эпоху. Адгрэмела апошняя волгулле вялікіх бур Французскай буржуазнай рэвалюцыі, Вена была адным з апошніх феадальна-манархічных рэстаўрацый. Жудасная атмасфера паліцэйскага ўціску, каталіцкага маркграфскага душыла ўжэкае прадліненне жыццёвай мыслі.

Нядоўгае жыццё вялікага кампазітара (1797—1828) было поўна цяжкіх нястач і пакут. Сын настаўніка прыходскай школы, вырашыў у прадмесці Вены, ён з ранніх год спазнаў горач нястачы. Яго першымі музыкальнымі настаўнікамі былі бацька і нарэшце рэгент. Агульная адукацыя Шуберта абмежавалася некалькімі класамі казёнай школы пры пеўняй прыходнай капэле. У 16 год Франц Шуберт адарны выключным дарам кампазітара, пагружаны ў галаву і ў свет гукаў, з цяжкім пачуццём выконваў нялюбыя абавязкі памочніка настаўніка прыходскай школы.

Здзіўляючы творча працаздольнасць і пладавіцкасць Шуберта, за адзін толькі 1815 год ён пісаў каля 150 песень, дзве сімфоніі, чатыры оперы.

У дваццацігадовым узросце Шуберт, кінуўшы школу, палка аддаўся музыкальнай творчасці. З та гэтага ён з болем у сэрцы пайшоў на разрыв з бацькоўскім домам. Яго сям'я стала вясёла браці такія ж, як і ён, жабрацкі мастакоў, пастаў, актораў.

Не глядзячы на нястачу, Шуберт рэшуча адмовіўся ад выгаднай пасадзі прыходнага арганіста. Настойліва прабаву ён паставіў на сцене рад сваіх опер, але амаль заўсёды яго сустракала тулая роўнадушнасць тэатральных публікі.

Жудасная нястача, поўгаласнае існаванне праставілі Шуберта ўсё жыццё. Але аптымізм чалавека, моцна любячага жыццё, заўсёды перамагаў у Шуберта. Ён сам гаварыў аб сваёй творчасці, як аб сродку прыхарашчэння фантазіяў мастака ажурваючую ўбогую рэальнасць.

Лепшыя сімфоніі Шуберта ні разу не выконваліся пры яго жыцці. «Нясончая сімфонія» была знойдзена ў архівах амаль праз 40 год пасля яго смерці. Другая сімфонія — «Гаштэйтская», не знойдзена да гэтага часу. Калі кампазітар ва ўзросце 31 года, змораны хваробай і непаспешнай пра-

цай, памёр, яго маёмасць апасалі паліцэйскія чыноўнікі. Усё багацце геніяльнага музыканта, уключаючы рукапісы яго неўміручых твораў, было апазнена ў... 63 флорыны.

За сваё кароткае жыццё Шуберт стварыў вялікую колькасць самых рознастайных музыкальных твораў: 9 сімфоній, 20 опер, 15 струнных квартэтаў, 22 фартэп'янаныя санаты, 6 уверцюр, 54 харавыя кампазіцыі і інш. Але самым важным і самым яркім у творчасці Шуберта былі яго песні. Калі 600 песень Шуберта — гэты новачарпальны паток вечна жывой, сапраўды народнай, патрыячнай музыкі — складае ўпрыгожанне еўрапейскай культуры XIX стагоддзя.

Усё гэта багаты свет чалавечых страцей, пачуццяў, радасцей, боляў, летуценняў увабоднен у песнях Шуберта. З выключнай свежасцю і юным пачуццём выразаў ён любоў да прыроды сваёй краіны: да яе зялёных гаёў і вясёла журчачых ручаёў, да яе вёсак і прадмесцяў, да яе прапоўнага народа. Просты падмайстра, улюблены ў лачку млынара, вясёлы хлопца з прадмесця, надзелены шчырай верай у жыццё — такі цэнтральны герой найбольш выдмога песеннага цыкла Шуберта («Прекрасная мельніцкая», на тэксце паэта Мюлера). Жывы струмень народнай мелодыі б'еца ў лепшых песнях Шуберта, надлючы ім пулоўную прастату і невычарпальную свежасць («У пунь», «Куды», «Фарэль», «Сорнада», «Баржарола»).

З вялікай сілай абрысаван у шубертўскіх песнях галадыя шарманшчыкі, які цягне сваю журботную песню («Шарманшчык»), адзінока бляжы, паі, чуты сваёй ўлюбёнай (шылк «Зімі шлях»), паэт, які задыхаўся ў кашмарнай абстаноўцы вялікага горада («Дваінік», «Горад» — на тэксце Гейне).

Пры вялікай рознастайнасці форм — ад прастай куплетнай формы да складанай дэкламацыйнай пабудовы — у песнях Шуберта заўсёды адлюстравана незвычайнае адзіноства музыкі і паэзіі, мелодыі і вершаванага тэкста.

У яго сімфоніях, санатах, квартэтах часта гучаць прыгожыя мелодыі народных песень і танцаў: кампазітар добра ведаў і ўмеў выкарыстоўваць народную музыку аўстрыйцаў, чэхцаў, венгерцаў. Ён адзіны з першых захапіўся мастацкай апрацоўкай ямецкіх народных танцаў («Лендлеры»), венгерскіх танцаў («Венгерскі дывертымент»), славянскіх напеваў.

Лепшыя сімфоніі Шуберта могуць быць ахарактарызаваныя як вялікія лірычныя пэмы: у іх з глыбокай шчырасцю выражаны асабістыя пачуцці чалавека, яго трагічныя перажыванні і палкія парывы да шчасця («Нясончая сімфонія» — Н.мол).

Творчасць Шуберта, бласлагоднага спевака, які выразаў у сваіх песнях думы і надзеі народа, блізкі нам, людзям краіны сацыялізма — краіны, у якой пышным цветам распыло сапраўды народнае мастацтва.

М. Н.



ШАХМАТНЫ ТУРНІР У ГАЛАНДЫ. У Амстэрдаме перад пачаткам турніра адбыліся афіцыйныя прыёмы і ўшанаванне 8 гросмайстраў. Затым быў устаноўлен парадок 14 партый, прычым кожны гросмайстар атрымаваў свой жэбён з руц малодзай жанчыны, адзят у нацыянальнай касцюм краіны-удзельніцы турніра. НА ЗДЫМКУ: гросмайстар М. БАТВІНІК атрымаваў свой жэбён, які выказае парадок яго ігры ў турніры. (Свафотэ).

Міжнародны шахматны турнір

Нечаканыя рэзультаты даў дзень дагравання адкладзеных партый, які адбыўся 16 лістапада ў Амстэрдаме. Чэмпіён свету Алехін з двух партый, якія ён дагравваў, змог набраць толькі п'яць крокаў: пераацаніўшы сваю пазіцыю ў партыі з Файна, ён наблітаў і вымушан быў прызнаць слабе пераможаным; адкладзеная партыя Алехіна з Керэсам скончылася ўнічыю.

Астатнія сустрачкі далі той рэзультат, якога можна было чакаць. Без ігры вгадзіліся на нічыю Флор з Батвінікам, Рэшэўскі з Капабланкай, без ігры ж Рэшэўскі адаўся Керэсу, а Флор — Рэшэўскаму. Файн прайграў Керэсу, Эйве — Рэшэўскаму. Партыя Батвінік—Алехін зноў адкладзена і будзе даграввацца сёння.

ПЕРАД РАШАЮЧЫМІ СУСТРЭЧАМІ

(Гутарыя з гросмайстрам Андрэ Ліліентам)

МАСКВА, 17 лістапада (па тэлефону). У гутарыі з вашым карэспандэнтам аб выніках першай паловы міжнароднага турніра, гросмайстар Андрэ Ліліента, які пражывае ў Маскве, заявіў наступнае: «Першыя сем тураў прынеслі многа нечаканага, і большасць «прадказальніцкаў» аказаліся ілжа-прарокамі.

Падводзячы вынікі першай паловы турніра, трэба перш за ўсё сказаць аб выключным поспеху Файна, — поспеху нечаканым, але ў поўнай меры заслужаным. Сваім рэзультатам Файн абавязан вялікай рабоце, праведзенай над удакладненнем свайго стылю, які стаў зараз значна больш многатраным. Пяпер — гэта рознастайны мастак.

Самы малалы ўдзельнік турніра — гросмайстар Керэс — сваёй іроў утайне апрадуў уладальніцтва на яго надзеі. Замысли Керэса бываюць настолькі нечаканымі, што нават выпрабаваныя амстэрдамскія «зубы» не заўсёды ў стане здагадацца аб іх.

Нядаўны старт не зламў і сөөвельна гросмайстра Батвініка волі да перамогі. Выдатна праведзеная партыя супроць Рэшэўскага, выключная тэхніка і тонкае разуменне пазіцыі, выяўленае ў партыі з Чэмпіёнам свету, здольнасць быстра і проста ўраўнаважыць ігру, іграючы чорнымі — усё гэта паказвае, што Батвінік — поўнацэнны ўдзельнік барацьбы за першыя месцы.

З звычайнай для сябе флегматычнасцю пачаў турнір Капабланка, і толькі прайгрыў Керэсу паруючы яго халоднакроўе і прымусяў ужо ў наступным туры (у партыі з Эйве) паказацца ў блыску сваіх магчымасцей.

Не глядзячы на ўзна надудлы спартыўны рэзультат, трэба прызнаць, што чэмпіён свету Алехін паранейшаму выдзяляецца глыбокай сваіх творчых замыслаў, метаабнаўляльнасцю і багачем фантазіі. Не глядзячы на яго зрывы ў крытычных пазіцыях з Рэшэўскім, Капабланкай, Керэсам, мяне думалася, што ў другім туры Алехін яшчэ паказае сябе.

Выключную стойкасць праявіў Рэшэўскі, які, відаць, набыў зараз сваю ранейшую форму. У кожным турніры хтосьці павінен быць алопшым. Толькі гэтым я тлумачу рэзультаты Эйве і Флора.

Прайшла паловіна турніра, але толькі зараз пачынаецца сапраўдныя барацьба ў ім. Мы знаходзімся перад рашачымі сустрачкамі і, палкоўкі гэта — сустрачкі маейшых з маейшымі, — за імі з напружаннем будучы сачыць шахматысты ўсяго свету.

37.200 ТЫСЯЧ ПАСАЖЫРАУ

За 10 месяцаў менскім трамваем перавезена 37.200 тысяч пасажыраў, на 4.488 тысяч чалавек больш, чым за гэты перыяд мінулага года. Трамвайны парк павялічыўся на 6 вагонаў, хутка будучы атрымаў яшчэ тры вагоны.

Праведзены капітальны рамонт пуні на працягу 4,4 кіламетра, зроблена новае трамвайнае калыно і: вуліцы Апаіскага. У 6 трамвайных пазядах уведзена электрыфікацыя.

Ленін і Сталін у народнай творчасці

Беларускі скульптар-самавучка, пенсіонер Г. І. Пазарыч (Новабеліца) пералаў рэспубліканскаму дому народнай творчасці сваю новую работу «Ленін ганьбіць зраднікаў». Скульптура зроблена ў сухой гліне і будзе адфармавана ў гіпсе. Па водзеву скульптураў Бембеля і Керзіна работа Пазарыча прадстаўляе вялікую мастацкую каштоўнасць. Яна адарана для надходзячай у Маскве Усеаюзнай выстаўкі «Ленін і Сталін у народнай творчасці».

Для гэтай выстаўкі адарана ўсяго каля 25 экспанатаў па жывапісу, скульптуры, мастацкай вышыўцы — работы лепшых майстраў самадзейнага

народнага мастацтва БССР. Сярод іх: вышытая карціна «Вясельле Леніна на мітынгу перад праўдай байцоў на беларускай фронт» — работніка менскай швейнай фабрыкі «Новы шлях» Кагана; бюст Сталіна, выражаны на дрэве калгаснікам Шчыковым з Бялыніцкага раёна; «Сталінскі маршрут» — інкрустацыя заламі — работца рэчыцкай запальніцкай фабрыкі Церахавы; карціна «Літэратура» — інжынера магільна-шаўковай фабрыкі Церахавы; карціна «Раагром беларускай пад Баравам» — слесара фабрыкі імя Ф. М. Малука і інш.

СНАЙПЕРЫ

Мішэні з'яўляліся на некалькі секунд. Адно былі ледзь прыкметнымі, перухомымі ціямі, другія — быстра перасоўваліся ў розных напрамках і не бліжэй, чым у 400 метрах ад стралка.

Патрэбны хладнакроўе, вострае вока, сіла ў руках і рэдкае меткасць, каб адной-двума кулямі паразіць цэль.

На лініі агню майстара змакава стралок. Ён пільна аглядае шэрую аднастайную мясцовасць, аголеныя воевоны дусты. У далечніні з'яўляецца цэль. Яна паказвае агнявую кропку «вогара».

600 метраў, — вызначае стралок адлегласць да мішэні, ледзь прыкметнай на шэрым фоне размокай глебы. Тры, чатыры секунды ён прыцэляецца. Грукоча выстрал. Цэль знікае таксама раптоўна, як і з'явілася. Зноў, на гэ-

ты раз бліжэй, з'яўляецца цэль, яна быстра рухаецца па фронту, шыя паказвае чыверанагага сустрэчы — сабаку, ясную даянасць адзіна з другім грываць выстралі.

Стралок у лічаны секунды вясціць 5 куляў. Тры пелі, якія з'яўляюцца перад ім, паражаны. Так страляе Сазонаў А. В. — работца мяскама Гомеля, Ленін А. З. — студэнт хлебазавода, Гітлін С. Л. — рэдактар «Палесдруку». Яны з аднакай свідомы скончылі курс навучання ў школьнай стралбе, атрымалі пачатковае званне снайпераў. Днямі гомельскі совет Асавіякіна прысвоіў званне снайпераў 20 рабочым і служачым мола, авалодзеным майстэрствам вышмёткай стралбы. Усяго па іх руюі ў гэтым годзе надрыхтавана снайпераў.

Першы дзень зімовага палывання

15 лістапада ў БССР пачаўся сезон зімовага палывання на дзёх — зайна, лісіцу, гарнастаў, белку і інш. У першы дзень у ляс выйшла каля 30 тысяч паліўнічых рэспублікі. Забіта многа дзіця. Паліўнічыя-калгаснікі на чале а Ігнатам Шахам з вёскі Міцковічы, Чашніцкага раёна, забілі 8 зайнаў і тры лісіцы. Брыгада паліўнічых-калгаснікаў на чале з Кулішчыным з калгаса «Новае жыццё», Багушэўскага раёна, забіла 8 лісіц.

Усебеларуская нарада работнікаў тарфяной прамысловасці

20 лістапада ў Менску склікалі Усебеларускую нараду работнікаў тарфяной прамысловасці. У яе прымусяў удзел каля 500 чалавек дырэктараў, работчы — сталежнікі тарфянага, дзясцініцкага тарфянага, прадпрыемстваў мясцовай, дзяржаўнай прамысловасці і арцельскай мысловай калералыні. На нараду — вынікі работы тарфяной прамысловасці за 1938 год і задачы на год. Народа працягнецца некалькі дзён.

СУД

СПРАВА БЫЛЫХ РАБОТНІКАў БЕЛПРОМБУДТРЕСТА

Усё больш і больш раскрываецца працае малонак поўнай безгаспадарчасці і злачынасці, якія існавалі на працягу многіх год у адной з буйнейшых будаўнічых арганізацый БССР — Белпромбудтрэста.

Судом дапытана ўжо частка абінвавачаеых. Характар адказаў падсудных Стаўровіча, Гулякевіча, Ермалішкіна, Каленбогіна, Халыкова, Эйзіна і інш. яшчэ больш падкрэслівае, што на лаве падушных знаходзяцца пражноныя прайдзівоты — раскардальнікі дзяржаўных грошай.

вядзеныя грабарскія работы. І разлікі былі заверджаны вагаду планавата адлізела—падсудным Халывым 17 тысяч рублёў размяркова паміж шляхяў жулікаў.

Дзялёжка крадзёных грошай адвадзана на вышукі ў касіра Гулякевіча які сістэматычна сам краў з касы, рабляў подпісы на выдмунах прышчы работчы, рабіў рад неазако іравадак дакументаў.

На вачэрнім пасяджэнні 17 лістапада суд працягваў допыты падсудных І. М. і А. М.

ДЗЕННІК

19 лістапада, у 8 гадзін вечара, у партыі адбудзена лекцыя на тэму: «Крыніца жыцця і рэформа 60-х XIX стагоддзя».

20 лістапада, у 7 гадзін вечара, у партыі Дома партызанаў (пакой 4) адбылася нарада рэдактараў і паліўнічых прадпрыемстваў і ўстаноў на пільнае аб'явае тлумачу ў сувязі з станавай ЦК ВКП(б) аб пастапоўцы і на прапаганда.

Вым. абавязні адназнага рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕ

Дэкада сөөвеккай музыкі

У Менску праводзіцца дэкада сөөвеккай музыкі. Для лепшага азнамлення прапоўных з дасягненнямі сөөвеккай музыкі Дзяржаўная філармонія БССР праводзіць на прадпрыемствах і ў навучальных установах цыкл канцэртаў-гутак.

Кампазітары — депутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Багатыроў, Любан, Шчэгоў, Падкапыраў і іншыя раскажуць прапоўным аб дасягненнях і харахтарах твораў кампазітараў Сөөвеккай Беларусі і брацкіх рэспублік.

18 лістапада канцэрт-гутакра наладжваецца ў Дзяржаўнай бібліятэцы імя Леніна. 19 лістапада — у Менскім медыцынскім інстытуце, 20 лістапада — на швейнай фабрыцы «Кастрычнік».

У клубе імя Сталіна адрываецца выстаўка фотартрэтаў і біяграфічных матэрыялаў аб сөөвеккіх кампазітарах.

КАЛЕКТЫўНАЕ СЛУХАННЕ ПРАМОЎ НАРКОМА

Учора для камандзіраў і сталежнікаў-краваносаўцаў Менскага чыгуначнага вузла было арганізавана калектыўнае слуханне выступлення Наркома Шляхоў Зносін таварыша І. М. Кагановіча на сходзе актыва Наркамата Шляхоў Зносін у Маскве.

Выступленне трансправалася па тэлефонных правадах чыгуначнай сеткі Саюза.

Белдзяржаўны тэатр оперы і балета (памяшканне Дзярж. зрэйска. тэатра БССР)

18 лістапада

ДАРСКАЯ НЯВЕСТА

Аб'ёмнае 18 19

Пачатак у 8 гадзін веч.

Каса ў 12 да 2 і з 5 да 8 г. веч.

Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр

18 лістапада

КАЦЬРЫНА ЖАРНАСКІ.

Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта ў 2 г. дня да 8 г. 30 м. веч. бесперапынна.

Кінотэатр «Чырвоная зорка»

ЧАЛАВЕК З РУЖЖОМ

Кінотэатр «Інтэрнацыяналь»

Гукавы мастацкі фільм

«І ЛІПЕНЯ»

Кінотэатр «Спартак»

КАЦЬРЫНА

Дзіцячы кінотэатр «Юныя камунары»

Кінотэатр «Навіны дня»

1. Кіножурнал «Сөөвекскае искусство» № 8.

2. Кіножурнал «Славныя сөөвекскія героіны».

3. Кіножурнал «Звездочка» № 3.

МЯНІЮ КВАТЭРУ ў 2 пакояў

27 кв. м. з усімі выгодамі на большую

Звартацца: Маскоўская, 26, ка. 31

(з 5 да 6 веч.).

АДРАС НА ПІСЬМАХ **пішчыце** **ПРАВІЛЬНА** **ЧОТКА**

Куда **Бобр**
Мінскай абласці, Крупскага раёна,
Деревня Гліса, 90 м 21

Кому **Міхалу Сергеевічу**

Адрес отправления: **Мінск, Коммунистическая ул. дом 41, кв. 7 Радушкевич Микола**

Куда **Москва, 9**
улица Горького,
дом 5, кв 16

Кому **Петрову**
Михаилу Семёновичу

Адрес отправления: **Мінск, ул. Ленина, дом 14, кв. 1. Волков Борис Николаевич**

20 ЛІСТАПАДА, У 7 ГАДЗІН ВЕЧАРА, У ПАМЯШКАННІ КЛУБА ІМЯ СТАЛІНА КОМСАМольскай і Інтэрнацыяналь

АЛДУДЗЕЦА ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕНУМА

МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА ВЕТА РАБОЧЫХ, СЯЛІНСК ЧЫРВОНААРМЬЕВСКІ ДЭПУТАТ

Парадок дня:

1. Рашэнне Саўпаркома БССР абследаванню камісій Саветаў Контрля работы гарадскога са (далк. тав. Любіч).

2. Арганізацыйныя пытанні.

ПРЭЗІДЫМ ГОРСОВЕТ

МЕНСКАМУ ПЕДАГАГІЧНАМУ ІНСТЫТУТУ ІМЯ А. М. ГОРКА

патрэбны

ВЫКЛАДЧЫКІ ПА АНГЛІСІ І НАМЕЛІКАЙ МОВАХ.

Завыя з наложымі дакументамі падаваць па адрасу: г. Менск, верніцкі гаралок, галоўны корпус 3-20, тел. 24-75.

ПРЭЗІДЫМІ ЗАБЯСПЕЧВА ЦА КВАТЭРАЙ.

ДЫРКІНЫ

ВЫДАВЕЦТВО «ЗВЯЗДА»

ПАТРАЎЕЦА ДВОРНІ

Прадстаўляецца кватэра.

Звартацца па адрасу: Сөөвекская, другі паверх, пакой № 1.

МЯНІЮ кватэру ў двух пакояў

30 кв. м. з усімі выгодамі на асобны пакой.

З прапановамі звартацца па расу: насяляк імя Пушкіна (у в. п. Доме друку), дом № 3, кв. Галаворыч Н. П.

Гэты плакат выражце і захоўвайце для карыстання, калі будзеце пісаць адрас. Запомніце, што правільна напісаны адрас дапамагае пошце хутчэй даставіць пісьмо адрасату.